

---

## Сяргей Абламейка

---



...Пражскія камяні  
съплююць вам песьню аб Беларусі...

## Каменная песня

*Гарадская імпрэсія з вершам*

Восень у Празе беларус мог бы назваць бабіным летам... Павуцінне лётае ня тыдзень-два, а цэлы верасень і яшчэ палову каstryчніка. Сонца цёплае, дажджоў мала, толькі ночы стаюцца халаднейшыя – сапраўднае цяпло прыходзіць пасыля поўдня, а перад заходам зноў халадннее.

Увесень вы зылёгку сумуеце па страчаным і перажытым, таму жоўтае лісьце – якраз пад настрой. Думкі міжволі складаюцца ў верш:

Жоўты ліст трыміць на падваконьні,  
Ночы набрынялі халадамі.  
Штораней прысыпешвае сутоньне  
Белы дзень даўтімі вечарамі.

Залатая восень –  
ранкі з просінню!  
Прозалаць і прочырвань на дрэвах.  
І душа мая гамоніць з восеньню,  
Што прынесла сум не адбалелы.

*Працяг.  
Пачатак  
у №1-3 (20-22).*

Ні аб чым і ні аб кім сумуюць  
Дождж у парку, вырай жураўліны.  
І міжволі я імкнуся думкамі  
Да нястражанай, нязнойдзенай Айчыны...

Сумаваць лепш, блукаючы па старых пражскіх вулках, і блукаючы на са-  
моце. Блуканьне з гасьцямі ператвараецца ў экспурсію са схаванай калізіяй –  
ня ўсім блізкае і зразумелае вашае захапленыне мастацтвам і архітэктурай.  
Большасці гасьцей Прагі няма розніцы – нэрвюру яны бачаць ці аркбутан,  
раманскае вакно-trysфорыю або рэнесансную нішу-эксыду.

А вам розніца ёсьць, і вы разумееце, што Прага ў кожнага свая. У турыста  
яна тлумная і бліскучая, у пражака – прывычна і хуткаплынная, а ў вас – гэта  
агромністы музей гісторыі єўрапейскай цывілізацыі. Здаецца нават, што праж-  
кія камяні ўвосень ажываюць і дазваляюць сябе паслухаць...

І вось надыходзіць сонечны верасьнёўскі дзень. Блакітнае неба прахалод-  
нага ранку абуджае ў душы прадчуваныне сустрэчы з пражскай даўніной. І вы  
выбіраецеся на чарговую вандроўку па старым горадзе – у вас там свае сыцежкі,  
свае прыпынкі і свой інтарэс.

### 111

Па дарозе ў стары цэнтр вы абавязкова заедзеце ў Вышаград – альтэрна-  
тыўную рэзідэнцыю чэшскіх каралёў з крэпасцю і гатыцкім саборам Пятра  
і Паўла. Мала хто з прыезджых ведае, што менавіта гэты сабор, а не храм  
Святога Віта на Градчанах, зьяўляецца катэдрай пражскіх архібіскупіяў. По-  
бач з саборам – некропаль, чэшскі нацыянальны пантэон, дзе ад пачатку XIX  
стагодзьдзя хавалі выдатных прадстаўнікоў чэшскага мастацтва, науки і па-  
літыкі. І ўжо ад пачатку XIX стагодзьдзя магілы там падпісвалі па-чэшску, ня  
гледзячы на татальну германізацыю гораду...

Але гэтым разам вы да пантэону і сабору нават не даходзіце. Вам дастат-  
кова пастаяць побач з раманскаі ратондай Святога Марціна, пабудаванай  
у другой палове XI стагоддзя. Ратонда – равесыніца полацкай Сафійкі. Вы  
дакранецеся рукой да муроўкі, палашчыце нетынкованую плінфу і камяні і  
падумаеце пра неміласэрнасць лёсу, які захаваў адзін храм некранутым, а  
другому наканаваў быць разбураным чужакамі. У галаву прыходзіць фанта-  
стычная думка – у другой палове XII стагоддзя чэшскія каралі жылі якраз на  
Вышаградзе, і калі Еўфрасіння Полацкая ехала ў 1167 годзе ў Палестыну, яна  
цалкам магла наведацца ў Прагу, магла пабачыць гэтую ратонду і нават  
памаліцца ў ёй...

У Стары горад вы заўсёды едзеце праз Karlovo namestí або Карлаў пляц.  
Адзін з найпрыгажэйшых будынкаў на ім – гатыцкая ратуша Новага гораду  
з рэнесанснымі франтонамі, шыкоўны помнік сярэднявечча. Але вы там спы-  
няцца ня любіце, нешта нятульнае і нават вусыцішнае ёсьць у навакольлі –  
можа таму, што раней Карлаў пляц быў Скотным рынкам з бойняй? А можа  
з-за некалькіх сярэднявечных трагедый, якія звязаныя з ратушай Новага  
места?

Машыну, як заўсёды, пакінече на Юнгмановай. Побач на пастаменце сярод  
пляцыку сядзіць бронзавы паэт і стваральнік чэшскага слоўніка Ёзэф Юнгман.  
Гэты помнік – цуд мастацтва і архітэктуры. Ён злучае ў сабе рысы класіцызму  
і рамантызму ў абліччы неарэнесанснага пастаменту. Насупраць помніка – брама  
кляштару меншых братоў францішкануў або мінарытаў. Якраз мінарыты сёньня  
валодаюць касыцёлам Панны Марыі Сынежнай – адным з пражскіх гатыцкіх  
шэдэўраў. Неяк у IV стагоддзі Папу Рымскаму ў сыне зявілася Багародзіца і  
параіла пабудаваць прыгожы і вялікі храм на tym месцы, дзе ў жніўні выпадзе

сынег. Праз тысячу гадоў пра гэты цуд успомніў чэшскі кароль Карл IV і заклаў у 1347 годзе самы вялікі храм Прагі. Хацелі, каб ён быў болей за 100 метраў даўжынёй, пачалі будаваць з апсіды і сыценаў даўжэзная галоўнага нэфу дый спыніліся з-за паўстання гусітаў. Так і застаўся стаяць да сённяня гатычкі прэзыбітэрый, або па-нашаму кажучы – апсіда, вышынёй 33 метры з 25-метровым трохярусным алтаром у стылі барока – кавалачак шыкоўнага і незвычайнага храму. Ён меўся пераўзысьці памерам сабор Святога Віта і стаць найвялікшым у Чэшскім каралеўстве, але ня стаў.

Гэты храм вы любіце асабліва, бо калі ў нядзелью засыпіце і спозніцесь на літургію ў сваёй царкве Святога Клімента, дык заўсёды ідзяце да францішка-наў – у царкве Панны Марыі Сынежнай можна пачуць найлепшыя ў Празе казаныні вучоных айцоў-мінарытаў. А яшчэ вы любіце глядзець на тамтэйшы алтар. Строгасць яго рэнесансных формаў, простыя вертыкальныя колоны і рады філонгаў нагадваюць пра эпоху адраджэння, але пакручастасць расылінных элементаў дэкору не пакідае сумненія ў часе стварэння гэтага твору царкоўнага мастацтва – другая палова XVII стагоддзя, эпоха барока. Прыблізна ў гэты час зыняволеныя беларускія майстры рэзалі барочныя іканастасы ў Москве, далучаючы Рәсею да першага ў яе гісторыі вялікага стылю...

Вы зойдзеце ў храм і гэтым разам, памоліцесь да скульптурнай копіі Люрдской Божай Маці, як і ўсе вернікі дакраняцесь да съцёртае даланямі нагі Багародзіцы, а пасъля пасядзіце на лаве і падумаеце пра закалоты сярэднявечнай Прагі, у якіх бралі ўдзел і беларускія рыцары пад кіраўніцтвам Вітаўтава пляменьніка Сямёна Карыбута.

У 1419 годзе падчас казаныні ў гэтым саборы паплечнік Яна Гуса Ян Жэліўскі заклікаў парафіянаў скончыць з панаваньнем католікаў у Новым горадзе. Уся пабожная грамада рушыла да Новай ратушы на Скотным рынку і павыкідала з вокнаў каталіцкіх гарадскіх чыноўнікаў... Гэтак пачаліся гусіцкія войны і працяглы перыяд зацятай міжканфесійнай барацьбы з дзясяткамі і сотнямі тысячаў ахвяраў. А сам Жэліўскі быў пакараны съмерцю ў 1422 годзе і пахаваны ў касьцёле Панны Марыі Сынежнай.

Выкіданне з вокнаў пасъля паўтаралася. У 1618 годзе чэшскія пратэстанты зноў выкінулі з той жа ратушы каталіцкіх чыноўнікаў, распаліўшы полымя Трыццацігадовай вайны. У той час у вашай Беларусі ішла ўсяго толькі мірная літаратурная палеміка паміж уніятамі і анты-уніятамі...

Пасъля прац старыя рынкі і вузенькую вулку Мелантрыхаву вы прыйдзете на Старамесцкі пляц. Якраз тут ва ўсёй красе і велічы павістаете прыгажосць сярэднявечнай славянскай Прагі. Адзін такі пляц з 20-30-цю дамамі, каб быў у вашай краіне, мог бы зымяніць лёс Беларусі і беларусаў...

Усе дамы на ўсходнім, паўднёвым і заходнім баках Старамесцкага пляцу, ня гледзячы на пазнейшыя франтоны і фасады, – раманская і гатычныя. Ім па 600-700 гадоў. Асьлягпляльная прыгажосць дэкору, багацце формаў і аб'ёмаў, раскоша лініяў, размаітае буйства і сінтэтычнае адзінства стыляў... Кожны раз, прыйшоўшы сюды, вы разумееце, што гэты рынак належыць да найпрыгажэйшых у сьвеце.

Вы спыніцесь пасярод пляцу каля Пражскага мерыдыяну, дзе ў сярэднявечны мяшчане па сонечным цені вызначалі час. Вунь шыкоўны раманска-гатычны дом у венецыянскім стылі з каменным звонам на сцяне. З-за гэтага звону дом назвалі “У звону”, там нейкі час пасъля свайго пераезду ў Прагу жыў імператар Святой Рымскай імперыі Карл IV.

Калі вы бачыце дах гэтага дома ў форме венецыянскага шатра і яго карункавыя стральчатыя вокны, калі глядзіце на рэнесансныя франтоны суседніх купецкіх дамоў і 80-мятровыя вежы Тынскага сабору Дзевы Марыі, кожная з якіх

упрыгожаная сыпчаком і пінаклямі, вашае сэрца пачынае біцца часьцей і часьцей... Што можа быць саладчэйшае за катарсіс, выкліканы высокім мастацтвам!

Магутны позынегатычны франтон паміж вежамі Тынскага сабору стаў съведкам чэшскіх гістарычных перыпетый. Цяпер на ім – статуя Багародзіцы, а некалі там былі чаша і скульптурная выява гусіцкага караля Іржы з Падэбрад.

Пасыля вы глядзіце на ратушу – таксама шэдэўр славянскай готыкі. Сама ратуша складаецца аж з пяці прыбудаваных адзін да аднаго дамоў, пасярод якіх – вежа з венецыянскім шатром і чатырма пінаклямі. На вежы – легендарны Арлой, пражскія астронамічныя куранты 1410 году. Проста за вежай на бруку – крыжы. Гэта месцы пакарання съмерцю ў 1621 годзе 27 знатных пражскіх гараджанаў-пратэстантаў.

Налева ад ратуши – чорны рэнесансны дом “У мінуты”. Па ўсёй сіціне чатырохпавярховага будынку – малюнкі сграфіта, шкрабаніна па сырым чорным тынку. Цудоўны рэнесансны жывапіс з адпаведнымі сюжэтамі – шэсьце Вакха, Адам і Ева пад дрэвам пазнання добра і зла. Раней там была сядзібнавечная алтарка, аб чым съведчыць замацаваная на рагу дома скульптура гарэльеф ільва з люстрам у лапах. Таму і сёння некаторыя пражакі называюць гэты дом “У белага ільва”.

Але захапленыне пара спыніць... Хоць на паўночным баку пляцу яшчэ стаіць велізарны помнік Яну Гусу ў стылі мадэрн і аграмадны барочны сабор Святога Мікалая, які пасыля 1919 году пераняла царкоўная секта чэшскіх нацыяналістаў, так званы Чэшскі нацыянальны касыцёл. Там хрысьцілі немаўлятаў “у імя чэшскага народу...”, а цяпер праводзяць экumenічныя набажэнствы... Гэты сабор называюць адным з лепшых чэшскіх помнікаў у стылі барока, а вам каля яго заўсёды ўспамінаецца віленскі храм Святога Казіміра на Замкавай – пышнасыць і ўрачыстасыць беларускага барока не саступае чэшкаму...

Годзе. Галоўная мэта вашага візіту на Старамесцкі пляц – ня ўся гэта асьляпляльная прыгажосьць навокал, якая съведчыць аб велічы чалавечага духу і яго творчых парываў. Вашая мэта – сіцілы гатычны дамок шэра-зялёнаага колеру на паўднёвым баку плошчы адразу насупраць ратуши. Чатыры паверхі, на першым – гатычная гандлёвая аркада, на апошнім – раньнебарочны франтон. Калі стаць тварам да гадзінніка на ратушы, дык гэты дамок апыненца адразу ў вас за сыпнай. На яго ніхто не звяртае ўвагі, бо стаіць ён сярод такіх жа мяшчанскіх дамоў і зьяўляецца шараговай часткай гандлёвых радоў. Цяпер на першых паверхах кожнага з іх – рэстарацыі, а вышэй – офісы.

Для вас жа гэта – сакральны пражскі пункт. Паводле прафесара Вацлава Жыдліцкага і доктара Вацлава Зімы, тут на другім паверсе была друкарня Францішка Скарэны... Праз адчыненыя вокны і сённяня можна бачыць стральчатыя скляпенні пакояў другога паверху – там вялікі беларускі гуманіст надрукаваў па-беларуску Біблію раней, чым яе займелі на сваіх мовах французы і ангельцы...

Вы станеце ля апоры-кантрафорса, абапрэцесья на яе рукой і яшчэ раз акіненце вокам увесь рынкавы пляц. Гэтаксама ў перапынках паміж працай ля друкарскага варштуту ля гэтай сіціны мог стаяць і Скарэна. Па пляцы шпациравалі прыгожыя чэшскія паненкі-сльечны ў доўгіх аксамітных сукенках з белымі гафрыраванымі каўнярамі часоў Адраджэння, а на іх заглядаліся хмельнія ад піва пражскія мяшчане ў камізэльках, панталонах да каленаў, панchoх і чаравіках з вялікімі спражкамі... Скарэна мог таксама ведаць, што ў 1514 годзе на гэтым пляцы пражскія мяшчане наладзілі трохдзённыя народныя гулянні з нагоды беларускай перамогі пад Воршай...

Скарэна бачыў практычна ўсе навакольныя будынкі, а яны бачылі яго...

Скарынава веліч, ягоны дух, які, здаецца, выпраменываюць старадаўнія муры, напаўняе вашае сэрца надзейі...

Менавіта сюды вы ішлі, менавіта тут вы набіраецеся сілаў любіць сваю ўшчэнт правінцыйную, адсталую і прарасейскую Бацькаўшчыну...

Некалькі імгненняў пад стральчатымі скляпеньнямі дамка друкарні – і можна ісьці далей, надзеі хопіць на тыдні і нават на месяцы наперад.

## 111

Але вы ня пойдзеце звычайнай дарогай турыста праз Малы пляц на Карлаву вуліцу. Праз бакавыя рынкі і вулкі, у тым ліку праз шыкоўны Вугальны рынак, вы трапіце на Бэтлеемскі пляц. Пляц гэты – звычайны і адначасова цудоўны прыклад барокавай жылой забудовы. Нешта ёсьць у ім мілае і прыцягальнае, што вабіць і прымушае бываць там. Але ня толькі шыкоўныя дамы XVII і XVIII стагоддзяў з пазалочанай лепкай і шляхецкім гербамі на фасадах прыцягваюць вас туды. Сама чэшская гісторыя ва ўсёй яе велічы і трагічнасці сынласья на Бэтлеемскім пляцы.

Там стаіць пабудаваная ў 90-я гады XIV-га стагоддзя велізарная Бэтлеемская капліца з двумя гатычнымі франтонамі. Капліца съпецыяльна прызначалася для прапаведвання Слова Божага на чэшскай мове. Храм зъмяшчаў да трох тысячаў вернікаў. У 1402 годзе пробашчам капліцы стаў Ян Гус. Людзі з захапленнем слухалі яго патрыятычныя казаныні. Сярод сотняў слухачоў нярэдка стаяла і надзетая простай жанчынай каралева Жафія – жонка Вацлава IV. Бедны Гус, які змагаўся ня так супраць Каталіцкай царквы, як з нямецкім засільлем у ёй і раскошным жыцьцём іерархаў, у 1410 годзе паехаў на сабор у Канстанцінаполь, каб абараніць свае ідэі і загінуў на вогнішчы ў 1415 годзе. Безадносна да каталіцка-пратэстанцкай спрэчкі, нельга не сімпатызаваць адчайнаму і сумленнаму патрыёту сваёй Бацькаўшчыны Гусу. Вам часам здаецца, што каб нямецкія біскупы Прагі за часамі Гуса былі пратэстантамі, дык Гус быў бы добрым католікам...

Нейкія струны сынліся для вас на Бэтлеемскім пляцы Прагі – гістарычныя і цяперашнія. Напяты ўнутрана, вы пастаіце там некалькі хвілінаў, падумаеце пра трагедыю і вашай Бацькаўшчыны, якая сёньня ня мае практычна нічога са старадаўнія архітэктуры, і якая ці не палову ўсяго, што мела, зънішчыла і працягвае зънішчаць сама. Ад дурноты, ад правінцыйнасці і бескультур'я.

Якраз у 1950-54 гадах, калі ў Менску нішчылі рэшткі Ніжняга Рынку – хоць і не такога раскошнага як пражскі, але ўсё ж тыповага для магдэбурскіх гарадоў рэнесансна-барокавага рынкавага пляцу са старой гатычнай планіроўкай – у Празе на Бэтлеемскай плошчы бурылі жылы дом, на які яшчэ ў XVIII стагоддзі перабудавалі Бэтлеемскую капліцу. Але бурылі толькі часткова, ня дзеля таго, каб зънішчыць, але каб аднавіць у першасным выглядзе гатычны храм. Цяпер там – канцэртная зала, а на скляпеньнях рэстаўратары адкрылі фрагменты трактатаў Яна Гуса і яго паплечніка Якубка са Стрыбром...

Кожнае нядзелі вы праходзіце паўз Бэтлеемскі пляц па дарозе ў царкву Святога Клімента на Карлавай вуліцы – раней гэта быў езуіцкі касцёл у гонар таго ж святога. 70 гадоў назад храм быў перададзены пражскім архібіскупам украінцам і дагэтуль застаецца катэдрай грэка-катліцкага экзарха Чэхіі. Сабор Святога Клімента – аднанэфная базыліка ў стылі Рэнесанс з ашаламляльнай акустыкай. Святарам у агромністым храме практычна не патрэбныя мікрофоны, а калі іх усё ж уключаюць, дык рэха перабівае гук. Царква мае цудоўныя аб'ёмныя бакавыя алтары ў стылі барока, а галоўны барокавы алтар персыптыўна намаляваны на пляскатай сцяне. Такі ж самы алтар ёсьць і ў Беларусі, у Гальшанскім касцёле кляштару францішканаў.

Фундаваны Паўлам Сапегам гальшанскі храм – таксама рэнесансны, а намаляваны перспектывы ўнты алтар – таксама барочны.

Але сёньня вы да сваёй царквы яшчэ не дайшлі. Вы спыніліся на вулцы Лілівой. Паводле паданьняў, кожную пятніцу ўначы на Лілівой зьяўляецца прывід маладога рыцара-тампліера на белым кані. Ён жыў у кляштары пры саборы Святой Ганны, за нейкую правіну быў пакараны, і, не прызнаўшы віны, дагэтуль ездзіць верхам па Лілівой, трymаючи ў руцэ сваю галаву... Гэта самая шараговая пражская вулачка з тупікамі і праходамі, яе перасякаюць дзве іншыя вузкія і пакручастыя вулкі – Ржэцезова (Ланцуговая па-нашаму) і Злата. А сама Ліліва ўпіраецца ў вуліцу Карлаву, што вядзе да славутага Карлава мосту. Якраз тут вы любіце пастаяць і паглядзець навокал.

Апсіда велізарнага і змрочнага гатычнага храму Святой Ганны ў стылі гарадзенскай фары Вітаўта сярод нагрувашчваньня стромых гонтавых дахаў рознай вышыні і формы, рэнесансныя і барочныя жылыя дамкі з брамамі ў арачных праходах, вокны з частымі пераплётамі, стары брук... На камянях у аснове арак, так званых замках – выявы міфічных герояў, кантрафорсы у выглядзе чалавечых фігураў і нейкіх паганскіх стодаў, скульптуры сьвятых у нишах на рагах дамоў, чыясыці сагнутая рука-гарэльеф з ядром у кулаку над уваходнай брамай жылога дому, і рэлігійны жывапіс на сцяне – Святы Язэп і Багародзіца з дзіцяткам Ісусам на руках ратуюцца ўцекамі ў пустыні... Ніводнага адрастайраванага будынка, паабпалы тынк, аббітая рустыка на рэнесансных і барочных дамках з вялікімі вокнамі ў духу свае эпохі, съмецьце і брыдкі пах па завугольлях... Сапраўдны шараговы закуток старога гораду.

Якраз гэта варты ўбачыць, каб адчуць подых і ўсю жыцьцёвую сілу вялікіх мастацкіх стыляў. І ў Празе, і ў Беларусі. Яны таму і называліся вялікімі, бо ахоплівалі ўсе галіны чалавечай мастацкай дзейнасці. Усё, што хацелі ўпрыгожыць, упрыгожвалі лініямі і аб'ёмамі адпаведнага стылю.

Съмешна падумаць, што ўся гэтая прыгажосьць навокал, уся прыгажосьць еўрапейскага мастацтва і архітэктуры народжаныя нягнуткасцю эстэтыкі сярэднявечнага чалавека, нягнуткасцю яго эстэтычнага ўспрыманьня. Толькі рэчы ў адным пэўным стылі доўгімі стагоддзямі ў Еўропе лічылі прыгожымі. У часы готыкі гатычнымі будавалі ня толькі цэрквы, замкі і дамы – гатычнаю была і планіроўка вуліцаў, і праекты садоў, і абрывы скульптураў, і форма выкананага ў кузыні ключа ці дзявярных завесаў, а таксама ўзоры на тканинах, аб'ёмы дамскіх сукенак, шрыфты рукапісных і друкаваных кніг. Сюжэты і стыль літаратурных і музычных твораў – таксама не былі выключэннем. Нават у вашай Беларусі ў XV стагоддзі чыталі па-беларуску гатычныя рыцарскія раманы, кшталту “Трышчана ды Іжоты...”

Вам вялікія стылі здаюцца жывымі, а іх гісторыю вы ўяўляецце як захапляльную і інтригуючу книгу. Старонкі тae кнігі раскіданыя па ўсёй Еўропе, і нямала яе частак можна чытаць у старой Празе, на такіх вулках, як Ліліва – простых і съціплых съведках величы еўрапейскага хрысьціянскага духу. А таксама і ў Беларусі.

Першы вялікі стыль – раманскі, нарадзіўся ў X стагоддзі як зварот да старажытнарымскіх узороў з іх строгімі формамі і цыркульнымі аб'ёмамі. Наступныя стылі ўсе нараджаліся і прарасталі ў нетрах папярэдняга, як яго дзеци. І як дзеци, яны адмаўлялі сваіх бацькоў, несучы ў сабе іх рысы і прыкметы. Стылі качалі маятнік – то адзін стыль, то іншы, а пасля вяртаньне да папярэдняга.

Готыка нарадзілася і вырасла ў нетрах раманікі, якая ўсё болей, па меры ўдасканаліваньня будаўнічае тэхнікі, імкнулася ўверх, да нябесаў. Кожны стыль самаўскладніцца аж да самаразбурэння. У такі спосаб раманіка,

ускладняючыся, зьнішчыла сябе і не заўважыла, як стала готыкай. Пасля готыка пачала ўсё болей разъвівацца, становіща ўсё болей складанай і вытанчанай, нават карункавай. Што можа быць болей карункавае за віленскую Святую Ганну? Нічога. Готыка, як і яе папярэдніца раманіка, ускладняючыся, адмовіла саму сябе і памерла. Яна саступіла месца Рэнесансу, новаму адраджэнню Рыма, яго строгай эстэтыцы, з простымі кутамі, калонамі і павагай да асобы. Маятнік хіснуўся чарговы раз. Раманіка і Рэнесанс блізкія ў формах, хоць і розніцца ў эстэтыцы і съветаадчуваючы. Яны былі адэкватнымі свайму часу зваротамі да рымскага традыцый.

Рэнесанс таксама не стаяў на месцы – ён удасканальваўся, разъвіваўся і ўскладняўся. Наступіла яго апошняя фаза – маньерызм. Маньерыстычныя будынкі ўражваюць сваёй карункавасцю і блізкія гэтым да позніяй готыкі. У Беларусі маньерыстычным быў Гальшанскі замак Сапегаў. І вось чарговае самаўскладненне прывяло да чарговага самаразбурэння, і ў нетрах маньерызму нарадзілася новая готыка з яе імкненнем у неба – барока. Але барока, будучы дзіцём рэнесансу, хоць і імкнулася ў вышыні, але рабіла гэта асьцярожна, у тым ліку і праз хвалістыя лініі і формы. Маятнік хіснуўся яшчэ раз.

Аднак і барока ня стала выключэннем – яно таксама пайшло звыклым шляхам самаўдасканальвання і ўскладнення. У сваёй апошняй фазе – ракако, барока стала пакручастым, складаным і карункавым. І гэтае ўскладненне не магло скончыцца нічым, апрача новага звароту да Старажытнага Рыму. У нетрах ракайлю і на хвалі новай ультрагуманістычнай эстэтыкі Асьветніцтва нарадзіўся Класіцызм – апошні вялікі стыль еўрапейскай цывілізацыі.

А апошнім ён стаў таму, што эстэтыка еўрапейцаў, назапашваючы вопыт і здабыткі, увесь час ускладнялася і разъвівалася. Раманіка і готыка былі маналітныя. Рэнесанс, барока і класіцызм у апошніх фазах ужо дапусыцілі падстылі – маньерызм, ракайль і ампір. А ўжо ў XVIII стагоддзі, у часы барока, праз мур эстэтычнага адзінства здолеў прабіцца альтэрнатыўны мікрастыль – рамантызм. Ён прынёс у жыццё сімвалізм і дэкаратыўнасць. Адной з яго праяваў стаў зварот арыстакратыі да простых народных формаў і казак – гэтак Радзівілы пабудавалі сялянскія хаты на востраве ў Альбе, непадалёк ад свайго велічнага барочнага замку, і самі, апрануўшыся ў народныя строі, арапілі там зямлю.

Ужо ў XVIII стагоддзі Класіцызм увайшоў у сваю апошнюю фазу – ампір, які таксама стаў самаўскладніцца, і ў сваёй пышнасці і параднасці заклаў перадумовы разбурэння.

І вось у XIX стагоддзі адбыўся выбух – распад Класіцызму зрабіўмагчымым існаваньне адразу некалькіх стыляў паралельна – мноства стыляў. А еўрапейская эстэтыка стала настолькі гнуткай, што ўжо была здольная прызнаць прыгожым выраблене, пабудаванае і намаляванае ў розных, нават супрацьлеглых стылях і формах.

Эпоха вялікіх стыляў скончылася. Ёй на змену прыйшлі спачатку неарамантызм і эклектызм у выглядзе неабарока, неаготыкі і неарэнесансу ды іх фантастычных зъмяшчэнняў, а пасля, у канцы XIX стагоддзя, як рэакцыя на папярэднюю эклектыку, запанаваў Мадэрн – імкненне да стылёвага адзінства і функцыональнай мэтазгоднасці. Але Мадэрн імкнуўся да стылёвага адзінства толькі ў межах аднае канкрэтнае будынкі... Эстэтыка разъвівалася далей і далей...

І вось вы стаіцё ў Празе і чытаецце каменньюю кнігу... Па гэтых вуліцах можна блукаць месяцамі і ўсё роўна ня ўбачыць нават паловы пражскіх шэдэўраў. Прага ад пачатку разъвівалася як паўнацэнная частка Еўропы і яе мастацтва. Таму тут можна ўбачыць усе стылі і ўсю іх доўгую гісторыю. Адной раманікі

ў Празе непараўнана болей, чым у Беларусі, Украіне, Літве, Латвіі і Эстоніі разам узятых.

І найболей уражваюць вас менавіта такія вулкі, як Ліліова і яе навакольні – наводзяль ад асноўных гарадскіх шляхоў і архітэктурных дамінантаў. Вунь там раманская нішы суседнічаюць з гатычнымі праёмамі, а над карнізам – рэнесансны атык-шчыт. А вунь на недалёкай вуліцы Гавэльскай стаіць дом “У залатой вагі” – гатычная гандлёвая каланада ўнізе, рэнесансны чатырохпавярховы фасад, а на франтоне з баку ўжо нарадзіліся пакуль нясьмелыя барочныя валюты – вы называеце гэта пратабарока. Той абшарпаны мяшчанская дамок – цудоўны прыклад праастаныня барока ў рэнесансе. І гэтак паўсюль навокал...

А вам пара на Градчаны – там ёсьць яшчэ шмат пунктаў, дзе вы любіце бываць. Даводзіца вяртацца да машыны і ахвяраваць магчымасцю паглядзець на Пляц Крыжакоў перад Карлавым мостам...

### 111

І вось вы на Градчанах. Запаркуецяся, як заўсёды, непадалёк ад помніка Скарыну ў куточку пад назвай Новы Сьвет. Нідзе вы так ня любіце блукаць, як тут – гэта самая “віленская” частка Прагі. Маленкія пакручастыя вулкі, адна-двух павярховых дамы пад дахоўкаю... Трапіўшы ў Новы Сьвет з завязанымі вачыма, можна адразу і не зразумець, у Вільні вы ці ў Празе знаходзіцесь... Былі некалі такія вулкі і ў Менску... Тут, як і ў Беларусі, месцы адсутных на завулку дамоў закрывалі высокім мурам з крытай дахоўкаю стрэшкай, каб захаваць камернасць прасторы.

Сотня-другая метраў на ўсход – і вы на Градчанскім пляцы. Гэта – сэрца Прагі. Перад вамі за каралеўскім палацам – величныя вежы сабору Святога Віта. Кожны раз, калі вы бачыце іх, вы дзівіцесь мудрасыці чэшскага народу і яго эліты. Без ваганьня і з гранічнай рагушасцю ў канцы XIX і пачатку XX стагоддзяў усім галоўным гатычным храмам прыбудавалі чорныя вежы ў стылі неаготыкі – і панарама гораду атрымала цудоўная і непаўторная дамінанты. У адной знаёмай вам краіне мастацтвазнаўцы, чыноўнікі і проста напаўпісменныя “інтэлігенты” да хрыпаты спрачаліся б аб мэтазгоднасці такога новабуду...

Вы троху пастаіце ля Шварцэнбергскага палацу – аднаго з самых прыгожых рэнесансавых будынкаў Прагі з рэдкім па прыгажосці і стылёвасці сграфіта на сьценах, якое імітуе камяні рустоўкі. Франтон палацу, пабудаванага ў 1563 годзе, на вашую думку, ужо мае прыкметы будучага барока...

Вы ведаеце, што за саборам Святога Віта ёсьць нешта, як на ваш густ, больш каштоўнае за величную і вытанчаную гатычную аграмадзіну, якая, бяспречна, уражвае. Там ёсьць царква Святога Іржы – цалкам захаваная, зусім не пашкоджаная ліхалеццямі трохнэфная раманская базіліка 920 году... Да такіх помнікаў славянскай раманікі хочацца праста падысьці ды пакланіцца, а, можа, і рукой дакрануцца... Яе камяні – сучаснікі Рагвалода і Рагнеды.

Але гэтым разам вы накіруецеся па мосыце над Аленевым Ярам міма абедзьвюх базілікаў у Каралеўскі сад – месца працы вялікага Францішка Скарыны. Скарына прыехаў у Прагу назаўсёды ў 1535 годзе. А Каралеўскі сад, магчыма, на ініцыятыву славутага палачаніна, быў закладзены ў 1541 годзе на месцы вінаграднікаў падчас кіравання Фердынанда I. У садзе Скарына пасадзіў мноства рэдкіх дрэваў і раслінаў. А чэхі сёньня асабліва ганарацца tym, што ў Каралеўскім садзе тады ўпершыню ў Чэхіі началі разводзіць цюльпаны – хто сумняеца, што гэтая справа абышлася без галоўнага каралеўскага батаніка?

А трymа гадамі раней, у 1538 годзе, сярод вінагараднікаў на месцы будучага саду Фердынанд I пачаў будаваць для сваёй жонкі, каралевы Ганны, летні палац – так званы Летаградэк.

Уладальніца летняга палацу каралева Ганна паходзіла з беларускай шляхты – яна была праўнучкай Соф'і Гальшанскай. Ці гаварыла яна калі-небудзь са сваім вучоным садоўнікам аб Беларусі? Ці падтрымала яго ў канфлікце з сакратаром чэшскай каморы Грынспэкам, які Скарыну звольніў? Вы гэтага ня ведаеце, але стоячы, іншым разам, на сцежцы побач з Летаградкам, яскрава ўяўляеце сабе каралеву Ганну і Скарину, што павольна шпацыруюць ля пасаджаных садоўнікам апельсінай і лімонаў і гамоняць аб навінах з Вільні...

Сёння ў Еўропе Летаградэк прызнаны самай прыгожай рэнесансавай пабудовай на поўнач ад Альп. Пра гэта з гонарам паведамляюць турыстам ўсе экспурсаводы. Сапраўды, палац уражвае гарманічнасцю і вытанчанасцю. Далей на ўсход такога Рэнесансу ня ўбачыш – у вашых краях ён быў цяжэшы і суворэйшы.

Доўгі простакутны палац мае харэктэрны для Рэнесансу ламаны дах у форме перакуленага карабля, а па ўсім перыметры будынак атачаюць аркады з надзвычай тонкімі калонамі. Аркады ўпрыгожваюць разьбяныя і скользкія выявы каралеўскіх паляванньня і міфалагічных герояў. Якраз разьба па камені надае Летаградку паветраную лёгкасць вытанчаных рымскіх формаў, якія немагчыма зблытаць ні з чым іншым. Насупраць палацу – акуратныя сцежкі рэнесансавага саду, скользкая малых формаў і славуты Сыпейны фантан 1568 году.

Вы так любіце глядзець на Каралеўскі сад і Летаградэк! У стварэнні гэтай высокай прыгажосці ёсьць каліва працы і вашага славутага суайчынніка... Ён бываў у гэтым палацы, хадзіў па гэтых сцежках, бачыў гэтыя клумбы, ён мог, нават, сам іх планаваць і ствараць...

Вам, закінутаму лёсам у Прагу беларусу, ня можа ня быць асабліва блізкім і дарагім вялікі палачанін, рука якога некалі напісала: "...така ж і людзі, ігдзе зрадзіліся і ўскормлены суць па Бозе, к таму месту вялікую ласку імаюць".

Ён "імаў ласку" да Полацку, але зъехаў у Прагу, вы таксама болей за ўсё на сівеце любіце свой Менск, але жывяце тут... Яму на радзіме цяжка дыхалася, і вам цяпер там ня надта... И вусны самі прашэпчуць ціхую малітву – за Скарину, за радзіму, за родных і за сябе – каб нябёсы дазволілі некалі скончыць "жывот" у дома і легчы ў родную зямлю...

## 111

...Падчас вяртаньня з Градчанаў вам пашанцуе – вы ўбачыце вольнае месца на паркінгу каля палаца Рудальфіnum – другой у Празе неарэнесансай будыніны, дзе цяпер месціцца пражская філармонія. Заўсёды прыемна 10-15 хвілінаў пастаяць на Карлавым мосьці, да якога адсюль 5 хвілінаў пешкі. А заадно ўбачыць і Пляц Крыжакоў.

У Празе – залатая восень. Вакол цудоўны Стары горад, гонтавыя дахі Малой Стараны стракацяць чырваныню розных адценняў. Ля Влтавы – мілата. Рэчка ціха струменіць свае жоўтая воды. Шматлікія караблікі, поўныя туристаў, сноўдаюць узад-уперад. Лебедзі і качкі ніколі не пакідаюць на зіму гэтага цёплага месца. Яны разбэшчаныя турыстамі так, што, часам, ляніва і абыякава пралываюць міма вялікіх кавалкаў размоклага хлеба, што кідаюць ў ваду самотны пенсіянер або цікаўныя дзеці. Троху больш увішныя чайкі, але і яны лётаюць навокал раскормленыя і абцяжэлыя. Штомесяц Прагу наведвае мільён туристаў, і многія з іх спрабуюць сфатографавацца на фоне пражскай прыгажосці, кормячы качак і лебедзяў. Влтава – чайчын і качыны рай.

А вось і Пляц Крыжакоў... Чэшскія мастацтвазнаўцы съцвярджаюць, што гэта самы прыгожы пляц у Цэнтральнай Еўропе. Вы ў гэтым не сумнеяцца – такой камернасці, мастацкай напружанасці і стылёвага сінтэзу няма, відаць, болей нідзе ў сусвете. Справа – рэнесансная царква Святога Сальватора. На яе франтоне – балюстрада з барочнымі скульптурамі съвятых, якія выкананы чэшскі скульптар XVII стагоддзя Ян Бэндал. Зылева Страмесцкая вежа ў стылі пражскай готыкі з шатром і пінаклямі – гэта брама Карлавага моста. Перад ёй – скульптура самага вялікага чэшскага караля Карла IV. Але вы любіце паставіць перад барокавай царквой Святога Францішка пры кляштары крыжакоў, а пазней гас্পітальераў. Гэта крыжовы храм з адным купалам у стылі съпелага барока. На даху па перыметры – выдатныя скульптуры Яна Квітайнэра, у інгэр'еры – залачоная пластыка і барокавыя роспісы на сюжэты “Апошняга суду” аўтарства Вацлава Рэйнэра. У Празе гэтая царква лічыцца самым гарманічным барочным храмам гораду. Але вам яна мілая толькі адным – сваім падабенствам да віленскага касцёла Найсвяцейшага Сэрца Ісусавага...

Вы любіце паставіць пасярэдзіне Карлавага мосту і агледзецца навокал. Па гэтым мосціце хадзіў Скарына... Пасярод бруку абсалютна не адчуваецца, што стаіце на гатычнай спарудзе XIV-XV стагоддзяў, і 36 барочных скульптураў стагоддзя XVII-га на парэнчах – стылёва не замінаюць. Таямніца рэлігійнага натхнення прышыгвае воку да каменных съвятых, якія струменяць жывую цеплыню... Не замінаюць воку і пейзажы на абодвух баках Влтавы з іх чырвонымі дахамі, чорнымі гатычнымі сылічкамі і зялёнымі купаламі барочных храмаў. Стыль можа спакойна суседнічаць з іншым стылем – галоўнае захаваць аб'ём і памеры. Сам па сабе стыль стварае прыгажосць, а ўвага і павага мастака да асяроддзя – гармонію прасторы. І вось навокал вы бачыце гэту рэдкую гармонію прасторы...

Музыка каменю... Фантастычны пейзаж. Наводдаль у кронах дрэваў – Скарынаў Летаградэк, лявей – Пражскі Град, выбух гатычных і рэнесансных абрысаў. Велічны сабор маўкліва пануе над горадам, а вакол яго – каралеўскі палац з гатычнымі заламі і вялікімі раньнерэнесанснымі вокнамі Людвікоўскага (у гонар Людвіка Ягелона) крыла. Комплекс Граду ўвабраў у сябе ўсе стылі ад раманікі да неаготыкі – і ўсе яны там так дарэчы..

Далей архітэктурнае валадарства хвалімі дахай пачынае спускацца да ракі. Над Маластронскім пляцам высіцца стромае барока сабору Святога Мікулаша, стылёва – чыста аўстрыйскае. А навокал па перыметры пляцу – раскошныя рэнесансныя дамкі. На пазелянелай медзі купалу цякуць намаляваныя дажджамі пісягі ручайнаў. Позыняе барока Святога Мікулаша, здаецца, плача па сабе. Яно ня хоча сыходзіць. Але пераможаны раней навакольны рэнесанс палацу Сымрыцкіх, маластронскай ратушы і дому “У Залатога Льва” нікуды не зьнік, ён ужо прарос у бароку класіцызмам...

Яшчэ ніжэй і бліжэй да рэчкі – славянская Венецыя, навакольлі ракі Чартокі, якая цячэ па вулках Малой Стараны. Каб ня гэтая рэчка, прыбярэжныя кварталы з левага боку Влтавы таксама можна было б назваць зусім “віленскімі”

Вока спыняеца на гатычных лініях Маластронскіх вежаў вакол стральчатай брамы, праз якую людзі з Карлавага мосту трапляюць на Малую Старану. Меншшая XIII-га стагоддзя, большая XV-га. На абодвух – Венецыянскія шатры, а на большай – яшчэ і пінаклі. Чорны, задымлены пражскі камень і казачныя абрэсы. Ад эмоцыяў цяжка дыхаць... А з-заду, зылева, на правым беразе Влтавы – яшчэ і Набярэжная Масарыка, выставка неарамантызму і мадэрну.

Пражскі неарэнесанс даў гораду мноства ордэрных калонаў, кансоляў і антаблементаў. Іанічныя, дарычныя, тасканскія... Але, найперш, славутыя карынфскія – так добра вытрыманыя ў памерах, чорныя рабрыстыя калоны шэдэўры... Вунь там, за дамамі Сыметановай набярэжной, вялікі неарэнесансны дах двойчы адбудаванага на народныя гроши Чэшскага Нацыянальнага тэатру – першага тэатру краіны, дзе ўсе п'есы гralіся па-чэшску. Над яго галоўным уваходам – шыкоўная каланада з роспісамі, а на чорных калонах – вытанчаныя канэлоры і карынфскія капітэлі. Пражскія скульптары і мастакі інтыгавалі і сварыліся за права аздабляць гэты цуд неарэнесансу, але нябёсы апекаваліся чэшскім народам і не дазволілі інфэрну сапсаваць справу. Сёння кожны жыхар Чэхіі мае за маральны абавязак убачыць Нацыянальны тэатр і паглядзець у яго лёхах на выставу нарожных камянёў – гэтая камяні з надпісамі пры закладцы будынку з усяе краіны і з-за мяжы дасылалі патрыятычныя чэшскія суполкі.

Божа! Як працавалі пражскія архітэктары XIX-га і пачатку XX-га стагоддзяў, разъяволеныя новай эпохай шматстыльнасці! Што яны нарабілі! Які цуд стварылі! Чаго тут толькі ня ўбачыць, якога міксу і сінтэзу ўсяго з усім. Неарамантыйзм ва ўсё сваёй шматстайнасці, неаготыка, неарэнесанс, неабарока, але найперш (і перш за ўсё) – мадэрн! Прага, наогул, на 50 адсоткаў – горад мадэрну, мадэрновыя кварталы з усіх бакоў прымыкаюць да Старога гораду.

Набярэжная Масарыка і кварталы так званага Жыдоўскага места – гэта вяршыня мадэрну... Любоў гэтага стылю да ламанай лініі не перашкодзіла яго пражскаму варыянту паймкнутца высока ў неба. Мадэрн кварталаў Масарыковай набярэжнай і вуліцы Парыжскай – стромы. Ён бясконца абыгryвае тэму пражскай готыкі з яе шатровым дахамі і пінаклямі. Бэльведэры, эркеры, рызаліты, парталы і tympanы, калоны з ордэрнымі капітэлямі, карнізы, падпёртыя мноствам мадульёнаў і кансоляў, стромыя франтоны ўсемагчымых формаў... Галава ідзе кругам. А вакол яшчэ неймавернае багацце пластыкі і лепкі – атланты, карыятыды, барэльефы і гарэльефы, размаітая пілястры і лапаткі, аб'ёмныя арнаменты і расылінныя ўзоры... Процьма насыщенага жывапісу і мазаік, якія нярэдка пакрываюць усе фасады будынкаў... Бясконцыя нішы з абразамі і скульптурамі святых, а на Парыжскай, у Жыдоўскім месце – габрэйскія матывы, гадзінныкі з ходам наадварот і шасыцігутныя зоркі бяз ліку... Усё сінтэтычна зъмяшалася...

Імкненые дойлідаў у духу стылю выявіць каркасную структуру дамоў і, найперш, даху, прывяло да зъяўлення шматпавярховых мансардаў. А вымога дэкаратыўнасці паклікала да жыцьця процьму рамантыйчных вежачак і вежаў з мініяцюрнымі вокнамі пры гэтых мансардах. Увечары там запальваецца сьвяцло, і людзі навокал задаюцца пытаньнем – хто ж там жыве, у гэтых вежачках, што за казачныя персанажы... А, бывае, замест бэльведэра на даху можна ўбачыць рамантыйчную адкрыту альтанку... Як хочацца пасядзець там ля самага неба і паглядзець адтуль на горад!

І вы стаіце на Карлавым мосьці, глядзіце на рукаворны цуд пад назвай Прага і думаеце пра сваю Беларусь... Некалі і яна была архітэктурна нашмат багацейшая. Беларусь, як і Чэхія, зазнала ўсе вялікія стылі. Раманіка закранула яе часткі і з невялікім спазненнем. Але Камянецкая вежа-данжон, Лідскі замак і некаторыя іншыя помнікі годна яе рэпрэзентуюць. Нават Кацюжа і тая мае раманскія матывы. А ўсе астатнія стылі – разъвіліся ў Беларусі паўнацэнна. Готыка ахапіла ўжо ўсю Беларусь – шматлікія віленскія помнікі, уключчна з праваслаўнымі цэрквамі, а таксама замкі і храмы па ўсёй краіне і сёньня маўкліва съведчаць аб гэтым.

Гуманістычны зъмест творчасці Скарыны паставіў яго ў першыя шэрагі дзеячоў еўрапейскага Адраджэння. Гравюры Скарыны, паэзія Гусоўскага, архітэктурныя помнікі кшталту Вострай Брамы ў Вільні або комплексу менскіх базыльянскіх кляштараў з царквой Святога Духа, якая мела на франтоне вонкавы рэнесансны роспись – гэта нармальная еўрапейская зъява. Вонкавы роспись на Менскіх цэрквях Святога Духа і няміжскай Петрапаўлаўскай – гэта наогул эксклюзіўны ўклад Беларусі ў культуру Рэнесансу.

У эпоху барока Беларусь стала нават суб'ектам стылёвай эвалюцыі Еўропы – яна дала еўрапейскому мастацтву арыгінальную архітэктурную школу – віленскае барока, прыклады якога і сёньня пакрываюць усю вашу краіну. У Беларусі пісаліся барочныя вершы і п'есы, ствараліся барочная музыка і жывапіс... Але ня толькі. Беларусь яшчэ і падаравала барока Рasei, стаўшы “двойчы суб'ектам” барочнае эпохі... Першая барочная пабудова – нясвіжскі Фарны касцёл Яна Марыі Бэрнардоні, ня толькі стаў трэцім помнікам барока ў Еўропе, ён яшчэ і даказаў, што эстэтычны густ яго заказнікаў – Радзівілаў, быў ужо гатовы ўспрыніць новы стыль. А тым часам рэнесансныя і ман'ерыстычныя будынкі яшчэ 30 наступных гадоў паўставалі ўсюды навокал!

Так было і далей, ня гледзячы на страшэнныя войны сярэдзіны XVII-га і пачатку XVIII-га стагоддзяў. І вашая Беларусь далей брала паўнацэнны ўдзел у разьвіцці еўрапейскага мастацтва, аж пакуль ня зынікла з еўрапейскай мапы як палітычны суб'ект, ператварыўшыся ў аб'ект чужое экспансіі...

Што ж цяпер? Няўжо чужая эстэтыка з яе эклектычнымі “цыбулінамі-сівечакамі” і “беларускімі казацкімі аддзеламі” ўмацавалася назаўсёды? Няўжо чужая палітыка з яе крывадушнымі і карысьлівымі ідэямі “славянскага брацтва” і “саборнасці” назаўсёды паланіла беларускую душу?..

І вы, стоячы пасярод Карлавага моста, раптам пачынаецце ўсьміхацца...

Мілая чэшская дзёўчына з рудымі валасамі зьдзіўлена глядзіць на вас, думаючы, што вы ўсьміхаецеся ёй. Наіўнае і мілае дзяўчо! Каб ведала яно, пра што вам у гэты момант думаеца...

Вы съмейцеся, бо раптам ня разумам зразумелі, але сэрцам адчуле веліч еўрапейскага мінулага Беларусі... Спадчына, якую ў беларускай архітэктуре і мастацтве пакінулі еўрапейскія вялікія стылі, гэта... ня спадчына. Гэта – сама Беларусь, і яна – такая, яна – незынішчальная. Яна ўсё роўна праастае праз любыя перашкоды, праасыце і праз цяперашнюю палітычную ды ідэалагічную эклектыку.

Жыцьцё стыляў мае ўніверсальныя законы. Рэакцыяй на цяперашнія стылі – бязладдзе ў галовах і эклектычную палітыку стане толькі **НОВЫ БЕЛАРУСКИ СТИЛЬ**, як некалі мадэрн стаў рэакцыяй на эклектыку часоў познінага рамантызму. Паколькі для Беларусі гэта будзе вяртаньнем да сваёй класікі – еўрапейскага мінулага, новы беларускі стыль можна назваць, паводле логікі працэсу, неа-мадэрнам, можна новым неа-класіцызмам, а можна і неа-неа-рэнесансам... У рэшце рэшт гэты апошні перакладаецца і як “новае беларускае адраджэнне”...

А навокал – стыхія каменю... Талент чалавека і сіла духа стварылі цуд. Цуд адзінства ў рознасці і рознасці ў адзінстве. Чысыціня парываў дае звышнатуральны плён. Плён чалавека нясьмерці душу. Імкненіне дойлідаў да прыгожага перамагло съмерць і зрабіла іх несьмяротнымі...

Пражскія камяні сьпіваюць вам песню аб Беларусі...

28 верасня — 4 кастрычніка 2005.  
Прага.